



# VIP PASSPORT SERVICES, INC.

2012 Louisiana Street  
Houston, Texas 77002

713-659-8472 1-800-856-8472 Fax 713-659-3767

Website: [www.vippassports.com](http://www.vippassports.com) Email: [info@vippassports.com](mailto:info@vippassports.com)

## WORK ORDER REQUEST FORM

**(RETURN THIS FORM WITH EACH REQUEST)**

### BILLING INFORMATION:

CONTACT: \_\_\_\_\_  
COMPANY: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
CITY/ST: \_\_\_\_\_  
PHONE: \_\_\_\_\_  
CELL: \_\_\_\_\_  
FAX: \_\_\_\_\_  
EMAIL: \_\_\_\_\_

### RETURN DOCUMENTS TO:

CONTACT: \_\_\_\_\_  
COMPANY: \_\_\_\_\_  
ADDRESS: \_\_\_\_\_  
CITY/ST: \_\_\_\_\_  
PHONE: \_\_\_\_\_  
CELL: \_\_\_\_\_  
FAX: \_\_\_\_\_  
EMAIL: \_\_\_\_\_

### CREDIT CARD INFORMATION:

CARD#: \_\_\_\_\_  
EXP. DATE: \_\_\_\_\_ CVV#: \_\_\_\_\_

**SIGNATURE OF CARD HOLDER  
REQUIRED:** \_\_\_\_\_

### BILLING INSTRUCTIONS:

YOUR P.O. OR REF#: \_\_\_\_\_

**AUTHORIZED AMOUNT TO CHARGE MY  
CREDIT CARD: US\$** \_\_\_\_\_

TRAVELERS NAME: \_\_\_\_\_

DATE OF USA DEPARTURE: \_\_\_\_\_

DATE OF BIRTH: \_\_\_\_\_

DATE YOU NEED PASSPORT: \_\_\_\_\_

VIP RESERVATION/FILE LOCATOR NUMBER: \_\_\_\_\_

SPECIAL INSTRUCTIONS: \_\_\_\_\_

### HOW DID YOU HEAR ABOUT VIP?

REPEAT CUSTOMER\_\_ INTERNET\_\_ REFERRED\_\_ BY\_\_\_\_\_ WALK-IN\_\_\_\_\_



# VIP PASSPORT SERVICES, INC.

2012 Louisiana Street  
Houston, Texas 77002  
713-659-8472 1-800-856-8472 Fax 713-659-3767  
Website: [www.vippassports.com](http://www.vippassports.com) Email: [info@vippassports.com](mailto:info@vippassports.com)

## BELARUS TOURIST VISA *U.S. PASSPORT HOLDER*

### DOCUMENTS REQUIRED:

VALID PASSPORT:	<u>1</u>	APPLICATION (S):	<u>1</u>
PASSPORT TYPE PHOTO (S):	<u>1</u>	TRAVEL ITINERARY:	<u>1-COPY</u>
INT'L MEDICAL INSURANCE:	<u>1-COPY</u>	HOTEL CONFIRMATION:	<u>N/A</u>
OFFICIAL INVITATION:	<u>1</u>	RELEASE LETTER:	<u>N/A</u>

OTHER: SEE NEXT PAGE FOR MORE DETAILED INSTRUCTIONS.

**PLEASE FORWARD THIS SHEET AND ALL THE ABOVE REQUIREMENTS TO THE ABOVE LISTED ADDRESS**

### FEES PER PERSON:

VIP SERVICE FEE: (REGULAR PROCESS)	<u>\$75.00</u>
CONSULATE FEE: (SEE NEXT PAGE)	<u>                    </u>
MONEY ORDER:	<u>\$6.00</u>
** <input type="checkbox"/> SPECIAL HANDLING FEE: (48 TO 72 HOUR RUSH PROCESS)	<u>                    </u>
OTHER FEES: _____	<u>                    </u>
*ADD RETURN FEDERAL EXPRESS FEE:	<u>                    </u>
<b>TOTAL: (NO PERSONAL CHECKS PLEASE)</b>	<u>                    </u>

#### \*FEDERAL EXPRESS FEES:

PRIORITY LETTER	\$29.00
2-DAY LETTER	\$23.50
3-DAY LETTER	\$19.50
SATURDAY LETTER	\$41.50
1 <sup>ST</sup> OVERNIGHT DELIVERY	\$75.00

#### \*\*VISA PROCESSING TIME

REGULAR PROCESSING TIME: 5 TO 7 DAYS

PLEASE MARK THE APPROPRIATE BOX IF YOU NEED VIP TO REQUEST TO HAVE THE VISA ISSUED WITHIN 48 TO 72 HOURS FROM THE DAY THE APPLICATION IS SUBMITTED (\$20.00 SPECIAL HANDLING FEE).

COMMENTS: PLEASE DO NOT PURCHASE NON-REFUNDABLE OR NON-CHANGEABLE AIRLINE TICKETS UNTIL THE VISA HAS BEEN ISSUED AND THE PASSPORT IS IN HAND.

REVISED: 08-16-2017 (SDL)

**Specializing in Visas, Passports, Document Legalization and Translations**



# VIP PASSPORT SERVICES, INC.

2012 Louisiana Street  
Houston, Texas 77002  
713-659-8472 1-800-856-8472 Fax 713-659-3767  
Website: [www.vippassports.com](http://www.vippassports.com) Email: [info@vippassports.com](mailto:info@vippassports.com)

## BELARUS

PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING REQUIREMENTS

### TOURIST VISA:

#### 1.) U.S. PASSPORT

- MINIMUM OF 6 MONTHS REMAINING VALIDITY
- HAVE AT LEAST TWO (2) BLANK VISA PAGES

#### 2.) ONE (1) PASSPORT-TYPE PHOTOGRAPH (45mm X 45mm)

#### 3.) ONE (1) COMPLETED APPLICATION - THE FORM MUST BE FILLED OUT COMPLETELY, NO BLANK SPACES. IF A QUESTION DOES NOT APPLY, PLEASE TYPE "N/A". IF THE ANSWER IS NONE, WRITE "NONE".

#### 4.) PROOF OF INSURANCE -PLEASE SUBMIT A LETTER, COPY OF THE POLICY OR A COPY OF THE INSURANCE CARD CONTAINING THE FOLLOWING INFORMATION:

- ADDRESS AND PHONE NUMBER OF INSURANCE COMPANY
- POLICY NUMBER AND FULL NAME OF POLICY HOLDER
- INSURANCE TERRITORIAL COVERAGE (SHOULD BE VALID IN BELARUS OR WORLDWIDE)
- INSURANCE TERM OF VALIDITY (SHOULD BE VALID THROUGH THE PERIOD OF TRAVEL OR TEMPORARY RESIDENCE IN BELARUS)
- AMOUNT OF EMERGENCY MEDICAL COVERAGE (SHOULD NOT BE LESS THAN 10,000 EUROS OR \$13,500 USD)

#### 5.) COPY OF THE INVITATION

- MUST BE FROM A REGISTERED HOSTING ORGANIZATION
- IF THE APPLICANT DOES NOT ALREADY HAVE AN INVITATION, [CLICK HERE](#) TO BE DIRECTED TO A LIST OF AUTHORIZED AGENTS WHO CAN ASSIST IN OBTAINING THE NECESSARY INVITATION.

#### 6.) A COPY OF TRAVEL ITINERARY

#### 7.) CONSULATE FEES

<b>CONSULATE FEES</b>			
<b>PROCESS TIME (BUSINESS DAYS)</b>	<b>LENGTH OF VALIDITY</b>	<b>NUMBER OF ENTRIES</b>	<b>FEE</b>
5 TO 7	90 DAYS	SINGLE ENTRY	\$69.00
2 TO 4	90 DAYS	SINGLE ENTRY	\$137.00
5 TO 7	90 DAYS	DOUBLE ENTRY	\$69.00
2 TO 4	90 DAYS	DOUBLE ENTRY	\$137.00
5 TO 7	90 DAYS	MULTIPLE ENTRY	\$69.00
2 TO 4	90 DAYS	MULTIPLE ENTRY	\$137.00
5 TO 7	1 YEAR	MULTIPLE ENTRY	\$69.00
2 TO 4	1 YEAR	MULTIPLE ENTRY	\$137.00

**VALIDITY:** VISAS ARE ISSUED FOR THE EXACT DATES REQUESTED ON THE APPLICATION/. PLEASE NOTE THAT THE VISA CANNOT BE CHANGED OR EXTENDED. IF YOUR TRAVEL PLANS CHANGED AFTER THE VISA HAS BEEN ISSUED, A NEW VISA WILL NEED TO BE APPLIED FOR.

**REVISED:** 8-16-2017 (SDL)

**Specializing in Visas, Passports, Document Legalization and Translations**

1. Прозвішча/Family name		4. Пол/Sex		Фотаздымак/Photo																																
2. Імя/First name		<input type="checkbox"/> мужчынскі/male																																		
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Other names and (or) maiden name		<input type="checkbox"/> жаночы/female																																		
5. Дата нараджэння/Date of birth		6. Месца нараджэння/Place of birth		Службовыя адзнакі/ For official use																																
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>											day	month	year						краіна/country ..... горад/city ..... вобласць (раён)/region .....																	
day	month	year																																		
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Current citizenship(s)				Дата звароту:																																
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of the change				Падставы:																																
8. Тып пашпарта/Type of passport		9. Нумар пашпарта/Passport number		<input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавае падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэр'ю																																
<input type="checkbox"/> звычайны/ordinary <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatic <input type="checkbox"/> службовы/official <input type="checkbox"/> іншы дакумент/other document:		10. Кім выдадзены/Issuing authority																																		
		11. Дзе выдадзены/Place of issue		Рашэнне по звароту:																																
		12. Дата выдачы/Date of issue		ад .....																																
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>										day	month	year						<input type="checkbox"/> станюўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае																
day	month	year																																		
		13. Тэрмін дзеяння/Valid until		Тып візы:																																
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>										day	month	year						<input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D																
day	month	year																																		
14. Адрас сталага месца жыхарства/Permanent home address				Кратнасьць візы:																																
краіна/country ..... вобласць(раён)/region .....				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм																																
горад/city ..... вуліца/street .....				Мэта візіту:																																
нумар дома/building number ..... нумар кватэры/apartment number .....				<input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> на вучобу <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дыпламатычная																																
нумар тэлефона/phone number ..... e-mail .....				Віза:																																
15. Месца працы і службовы адрас/Place of work and work address				№ .....																																
прадпрыемства/company ..... пасада/position .....				Сапраўдная:																																
краіна/country ..... вобласць (раён)/region .....				з .....																																
горад/city ..... вуліца/street .....				па .....																																
нумар дома/building number ..... нумар тэлефона/phone number .....				тэрмін знаходжання .....																																
16. Катэгорыя візы/Category of visa		17. Тып візы/Type of visa		Спагнаны сбор:																																
<input type="checkbox"/> індывідуальная/individual <input type="checkbox"/> груповае/group		<input type="checkbox"/> транзітная/transit <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/short-term <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/long-term		.....																																
		18. Колькасць уездаў/Number of entries																																		
		<input type="checkbox"/> аднаразовая/single <input type="checkbox"/> двухразовая/double <input type="checkbox"/> шматразовая/multiple																																		
19. Тэрмін дзеяння візы/Term of visa validity																																				
з/from		на/until																																		
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>										day	month	year						<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>										day	month	year						на тэрмін знаходжання/ for a term of stay
day	month	year																																		
day	month	year																																		
				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">days</td> </tr> </table>					days																											
days																																				
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name of inviting organisation or person																																				
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Address of inviting organization or person																																				
вобласць (раён)/region ..... горад/city .....																																				
вуліца/street ..... нумар дома/building number .....																																				
нумар кватэры/apartment number ..... нумар тэлефона/phone number .....																																				
нумар факса/fax number ..... e-mail .....																																				
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus																																				
вобласць(раён)/region ..... горад/city .....																																				
вуліца/street ..... нумар дома/building number .....																																				
нумар кватэры/apartment number ..... гасцініца/hotel .....																																				
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Detailed explanation of a purpose of visit																																				

<b>24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Have you ever been to the Republic of Belarus</b> <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/if yes, please specify dates, places and purpose of your previous visit з/from ..... па/till ..... дзе/where ..... мэта візіту/purpose of visit .....																		
<b>25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Previous stays in the Republic of Belarus within a current year and the aggregate term of temporary stay</b> 1) з/from ..... па/until .....    4) з/from ..... па/until .....    агульны тэрмін часовага знаходжання/ the aggregate term of temporary stay 2) з/from ..... па/until .....    5) з/from ..... па/until ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 3) з/from ..... па/until .....    6) з/from ..... па/until ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">days</td></tr></table>									days									
days																		
<b>26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Have your Belarusian visa request been ever refused or your visa was cancelled</b> <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но калі так, вызначце дату/if yes, specify the date .....																		
<b>27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus</b> <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но калі так, вызначце калі/if yes, specify when ..... і дзе/and where ..... Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Positive answer will not necessarily affect negatively the consideration of a visa request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer																		
<b>28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Have you ever been deported from any country</b> <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но калі так, вызначце калі/if yes, specify when ..... і з якой краіны/and from which country .....																		
<b>29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/Means of transport available for your entrance to the Republic of Belarus</b>		<b>30. Маршрут руху/Itinerary</b>																
<b>31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/Means available for stay in the Republic of Belarus</b> <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/cash <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bank cheques <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/credit cards <input type="checkbox"/> зваротны білет/return ticket <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/travel cheques <input type="checkbox"/> пражыванне/accommodation		<b>32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/Medical insurance information</b> страховая арганізацыя/insurance company ..... страховы поліс/insurance policy: нумар/number ..... сапраўдны з/valid from ..... па/until .....																
<b>33. Сямейнае становішча/Marital status</b> <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/married <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/single <input type="checkbox"/> разведзены(а)/divorced <input type="checkbox"/> удавец (удава)/widow(er)																		
<b>34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name</b>		<b>35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth</b>																
<b>36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names</b>		<b>37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s)</b>																
<b>38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's date of birth</b> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">day</td><td colspan="2">month</td><td colspan="4">year</td></tr></table>										day		month		year				<b>39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's place of birth</b> краіна/country ..... горад/city ..... вобласць (раён)/region .....
day		month		year														
<b>40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце таблицу/If you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below</b>																		
Прозвішча/Family name	Імя/First Name	Дата і месца нараджэння/Date and place of birth																
<b>41. Дэкларацыя/Declaration</b> Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires.																		
<b>42. Асабісты подпіс/Signature</b>		<b>43. Дата падпісання/Date of signature</b> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">day</td><td colspan="2">month</td><td colspan="4">year</td></tr></table>									day		month		year			
day		month		year														